

За членамістай ідэйай сюжет
ДАДЗІМ ТВОРЫ ВЯЛІКАЙ ІДЭІ І ГАРАЧАЙ КРЫВІ

Э прамовы т. Андрэя АЛЕКСАНДРОВІЧА

Дыскусія па пытаннім барацьбы з фармалізмам і натурализмам у літаратуры, узнятая на аснове артыкулаў "Правды", ~~нашай час венцавочнай значнай для~~ усёй літаратуры Савецкага Саюза, і ~~для літаратуры БССР ад~~ гравас венцаварную ролю.

Кожны паэт і пісьменнік у сваёй новай работе будзе больш уважлівым, будзе сачыць за кожным сваім словам; вырастаете пачуццё адказнасці за сваю работу.

На вечарах нашай дыскусіі мы маглі прасачыць знанна ўзросшы ідэйны і культурны ўзровень цэлага рода пісьменнікаў; а гэта адна з парун ~~дзяржавных~~ далейших творчых поспехаў.

Адначасна мы чулі прамовы і ніzkія па ёваёй якасці, ~~блытаныя і бездарныя~~ Гэтыя людзі адсеюцца ад літаратуры: хто не жадае ўдзельнічаць у агульным руху савецкай літаратуры (а для гэтага патрэбна ~~партая~~ праца і вучоба), той сам ~~уступае~~ ^{са} месца другому.

Наша дыскусія аб правах фармалізму і натурализму ў літаратуры зусім правільна набыла характар барацьбы за новую вышэйшую якасць нашай мастацкай творчасці.

Паэты і пісьменнікі ў выступленнях прыводзілі, як прыклады, шмат няудалых, неахайных, фармалістычных і натуралистичных радкоў, вобразаў, цэлых вершаў і апавяданняў.

Гэты суроны крытычны і самакрытычны голас — знаменальны паказ росту пісьменніка, росту ўсёй літаратуры. Факт разгорт-

вания смелай прынцыповай таварыскай крытыкі і самакрытыкі — факт ідэйнага і мастацкага ўзмужання пісьменніка.

Буйны рост беларускай савецкай літаратуры бяспрэчны і гэта поўным голасам было прадэманстравана на Ш-м пленуме Праўления ССП СССР і на ~~даным~~^{задачы} сходзе аргрутоўваць факт нашага росту ніяма патрэбы.

Але ў нас яшчэ і многа недахопаў, ~~что~~^{яко} перашкаджае сме-
ламу ~~и~~^{на} ~~партаму~~^{кою} творчаму поступу наперад.

Калі я падыходжу да агляду творчай дзейнасці таго ці іншага пісьменніка, я заўсёды імкнуўся сабе вытлумачыць, якім шляхам прышоў пісьменнік у літаратуру, з якім культурным багажом.

А многія з нас прышлі ў літаратуру зусім зялёнымі юна-
камі, без якога-^б там не было жыццёвага вопыта, без культуры,
без элементарнай літаратурнай граматы.

~~Некаторы на~~
Не мала каму ~~ж~~^и хацелася ~~паказацца~~^{бы} выдатным, "шыбкім
грамадзянем", ~~ж~~^и таму і стараліся "падпусціць" у вершы ~~чым~~^{як можна} больш
тумана, стараліся пісаць ускладнена, як быццам у гэтым ары-
гінальнасці.

Тое-^ж самае, калі крытык жангліруе імёнамі вучоных і
цитатамі не да толку і без патрэбы, так і паэт стараўся "за-
пузырыць" што-небудзь такое, каб падумалі: вось, гэта, расце-
талент!

У самай жа літаратурнай вучобе малады аўтар быў яшчэ
не крытычным і таму часта падпадаў пад фармалістычныя ўплывы.

Поруч з яго ідэйным і творчым ростам гэта наноснае
~~сабою~~^{сабою} само~~ад~~падала, паступова ў творчасці пачынала займаць сваё

патрэбнае месца прастата, узбагачваліся мастацкія сродкі і голас паэта становіўся больш мяккім, эмацыянальным, дзе́йным.

~~Але гэта харектэрна не для ўсіх. Для адных фармалістычныя выкрунтасы былі своеасаблівай маскіроўкай сваіх ідэй, ідэй варожых пралетарыяту ("Узвышша"). Другія не можучы знайсці жывога цёпллага слова пра сваю сучаснасць кідаліся ў званлівую пустату.~~

~~У сваім дакладзе на пленуме я гэта выразна імкнуўся выявіць.~~

~~Цяпер адносна так званай праблемы "ахоўных грамат". Мне думаецца, што гэта міф і створаны ён таварышамі, якія самі не праявілі спроб крытыкаваць "ахоўных" пісьменнікаў.~~

~~Было-б злачынным, каб гэтыя таварышы напісалі крытычны артыкул пра мяне, альбо, Лынькова, ці Галавача і артыкул не пайшоў у друк. Крапіва гэта абвінавачванне кінуў, але не аргументаваў. Намёкі Крапівы і на тое, што, вось бачыце, калі Гурскі не быў "на чале", ён і не быў такім выдатным пісьменнікам, а цяпер яго робяць такім, таксама несур"ёзная рэч. Гэта трэба разумець, як нейчае, нейкае падхалімства перад Гурскім? Многія таварышы тут выступалі і гаварылі, што наведы Гурскага - гэта нічога анульнага з навелай як відам мастацкай літаратуры, як своеасаблівым жанрам не мае, а проста пасрэдны пераказ можа і цікавага факта. І Лынькоў, як рэдактар, кінуўшы рэпліку, што друкаваў іх са скідкай, як пачынаючаму аўтару, несур"ёзна адносіцца да свайго журнала і да аўтара.~~

~~Аб сабе. Я думаў над пытаннем: ці ёсць у мяне фармалізм і адказаў сабе - няма. Фармалізма як плыні, як метада - у~~

маёй творчай практыцы няма, але ёсь на паасобных радках у вершах фармалістычныя наоёты. Пераглядаеш цяпер вершы і часта сустракаеш радкі, здаецца, даволі гучныя, але пустыя і непісменныя.

Вось як прыклад пачатак аднаго з маіх вершаў:

Зліпае бровы хмар

Праменная далонь.

Дакапацца да зместу цяжка, а прэтензія на дэталь вячэрняга пейзажа. Як гэта можа далонь зліпаць бровы і пры tym яшчэ хмар?

Такіх радкоў можна прывесці не мала.

Некаторыя крытыкі залічаюць у арсенал фармалізма "Паэму імя вызвалення". Не верна. Фармалізм – не фармальная структура паэмы. Фармалізм – гэта ідэйна акрэсленая плынь буржуазнай літаратуры, гэта "рафініраваная" пустата. Рафініраванасць у данном выпадку я разумею як бязметная чаканка строфы. Гэта характеристыка ні ў якой меры не прыгодна да "Паэмы імя вызвалення".

"Паэма імя вызвалення" пранізана страснай няневісцю да белапаліяка, да нацдэма, адначасова там гучыць радасць перамог Савецкай Беларусі. Як бачым, там не ідэйная пустата. Іншая рэч што гэтая паэма мая няудача. І па зусім іншым прычынам.

У паэме няма людзей. Паэма гаворыць пра тых хто вызвалиў Беларусь, але **их** у паэме не відаць. Гэта прывядо да схематызма, а схематызм, як мы ведаєм, вораг мастацкай літаратуры.

Былі схематычныя моманты, асобныя туманныя радкі і ў паэме "Хлебная зіма", аднак гэта паэма мной пераапрацавана,

і другі варыянт, які змешчаны ў майм зборніку "Узброенныя песні", гучыць ужо куды больш прасцей, поўнакроўней.

Для мяне важна адно- самому бачыць свае зрывы, уясніць іх і новымі сваімі работамі ісці далей, перарастваць свой учарашні дзень.

Аб творчасці таварышоў-паэтаў я гаварыў нядайна ў сваім дакладзе і таму паўтараца не хочу.

Наша дыскусія паказала, што на перадавых пазіцыях у нас у беларускай літаратуре, па своёй якасці, і папулярнасці ў чытача стаіць паэзія. І тое, што паэты, калі прыгадаць іх выступленні, гаварылі большакім чынам самакрытычна пра свае творы і пра творы сваіх таварышоў - сведчыць аб іх узмужанні, як мастакоў.

Мне думаецца, што самым адсталым участкам у нашай літаратуре - з"яўляеца драматургія і дзіцячая літаратура. Неяк рэзка кідаецца ў вочы, што сярод драматургаў зусім не развіта самакрытыка. Некаторыя таварыши выступалі і гаварылі прыблізна так: - Гэты вобраз у мяней п'есе не поўны, гэты паўнечышы, але не хапае таго-та, тут некалькі слабей, але выразней і ва ўсім бяды - Модэль".

Модэля трэба крытыкаваць і ёсць за што. Але нельга ўвесь агонь крытыкі сканцэнтруваць на Модэлю, які адзіны працуе ў галіне крытыкі драматургіі і тэатра, а пра свае слабасці, пра драматургічныя няўдачы замоўчваць. Гэтым метадам драматургію не ўзнімеш, а на гэты шлях некаторыя драматургі сталі.

~~Дрэнина ў нас яшчэ з стварэннем літаратуры для дзяцей.~~

~~Сярод значайнай часткі пісьменнікаў маецца недаацэнтка значэння - ствараць літаратуру для юнага чытача. А з твораў, што ўжо напісана для дзяцей ёсць німала і праста палітычна-шкоднага. Возьмем, напрыклад, кнігу Маура "Аповесць будучых дзён". Там дзецям аўтар расказвае пра будучыню, пра камунізм. З гэтай кнігі дзеці даведваюцца, што пры камунізме будуць выдаваць шакалад і веласіпеды па талонам, што яшчэ будуць змагацца за сваё ўмацаванне нашы калгасы (смех).~~

Вывад, які мы павінны зрабіць з нашай дыскусіі, — гэта карэнным чынам перабудаваць сваю работу. І гэта адносіцца ў першую чаргу да кіраўніцтва саюза.

Трэба перабудаваць работу рэдакцыі ~~журнала~~ "Полымя" рэвалюцыі. Мы мусім дабіцца таго, каб вакол матарыялаў кожнага выйшаўшага нумару ~~журнала~~ ^{часопіса} узнікала дыскусія. Рашучыя меры прыняць, каб узніць тыраж ~~журнала~~ ^{часопіса}. А зараз тыраж адзінай у БССР літаратурнай часопісі да сораму вельмі малы.

Трэба абдумаць, як змяніць харектар газеты "Літаратура і мастацтва". Да гэтага часу ~~3~~ газета ^{дзяржавнік} гэта ~~справачнік~~ аб тых падзеях, якія адбываюцца на літаратурным фронце. А газета ~~лібальшэвіцку~~ павінна ўзначаліць літаратурны рух, уznімаць і распрацоўваць праблемы, якія хвалююць пісьменніцкую масу.

~~Верблю~~ ^{Верблю} ~~З рук~~ ^{Вон} дрэнина пастаўлена ў нас работа па выхаванню маладых літаратурных сіл. ~~Друкаваны~~ ^{Слада іх душою} у нашых газетах, у тым ліку ў "ЛіМ"е" ~~іх не друкуюць~~ Усю ~~справу~~ праблему кадраў аддалі ў літ^Кабінет, у гэты своеасаблівы "крэматорый". І з гэтым пара ~~пажончыць~~ ^{кан'гач}. Да голасу моладзі мы абавязаны прыслу-

хоўвацца: моладзь патрабуе месца ў газетах, *журналах* і альманахах.

Яшчэ адно пытанне, якое для нас вырастает ў ~~евасаблівую~~
 праўлему, гэта работа рэдактара. Нашы рэдактары часта ~~малоуч~~
~~чаша~~ *мастакі* / непісьменныя / таму *i* шампуюць ~~часам~~ *іншімі* працукцю ніз-
 кай якасці, а паасобныя з іх адносяцца да рэдагавання кніг
 безадказна.

Усе гэтыя пытанні гавораць кіраўніцтву Саюза аб тым,
 што трэба крута перабудавацца і арганічна ўвязаць ~~свой~~ *дэйніческ*
іраўнай ~~работу~~ *работай* пісьменніка.

Барацьба за прастату, за народнасць нашай літаратуры —
 гэта складаная і ганаровая справа. Мы стаем на шляху ~~перамаг~~
~~іх~~ *нашых* недахопаў, на шляху росту. Мы ўсе сродкі мабілізуем
 на тое, каб кожны з нас хутчэй рос, даваў тую якасць, якую
 чакае ўзросты чытач, новы чалавек, ~~втаканавец~~.

Наша дыскусія — гэта новы стымул да ўпартай працы. І мы
 сябе ~~таварыши~~ не пазнаем праз некаторы час! Мы дадзім такія
 творы, якія пакажуць наш творчы рост, творы, якія будуць
 любімымі ў народзе. Мы гэтага дасягнем, бо ў нас велізарнае
 жаданне да ўпартай працы, у нас *Кінч* ~~бурліць~~ нянявісць да ворага,
 у нас у грудзях бязмежная любоў да сацыялістычнай радзімы. Мы
 дасягнем вышынь, мы дадзім творы вялікай ідэі і гарачай крыві,
 бо камуністычнай партыя клапатліва нас выхоўвае, вучыць, вы-
 праўляе, бо камуністычная партыя нас натхніе, жадае нам добра
 і щасця. (Анладысменты).